

Уніяцкія храмы і манастары Полацка ў XVII ст.

A.A. Суша (*Рэспубліка Беларусь, Мінск*)

Як вядома, Сім'яон Полацкі быў не толькі знакамітым асветнікам, пісьменнікам, перакладчыкам, выдаўцом, педагогам, грамадскім дзеячам, але і дзеячам рэлігійным. Прычым яго імя нельга звязваць выключна з нейкай адной канфесіяй. Сім'яон Полацкі стаў увасабленнем цэлай эпохі – супярэчлівай і неадназначнай. Вядома, што ён вучыўся ў праваслаўным Кіева-Магілянскім калегіуме і каталіцкай Віленскай езуіцкай акадэміі, уступіў ва уніяцкі манаскі ордэн базыльян, быў настаўнікам праваслаўнай полацкай брацкай школы, а з 1664 г. жыў і працаваў у праваслаўнай Маскве. Аднак нават у Маскве ён пропагандаваў ідею ўз'яднання хрысціян пад духоўнай эгідай рымскага папы і пад дзяржаўным патранатам маскоўскага цара і падпісваў кнігі як «полацкі іераманах ордэна св. Васіля Вялікага», г. зн. працягваў лічыць сябе полацкім уніяцкім манахам [5, с. 221; 7, с. 299].

Што ж сабою ўяўляла ў XVII ст. уніяцкая царква ў Полацку, на радзіме Сім'яона Полацкага? Якімі храмамі і манастырамі яна валодала?

Афіцыйным пачаткам уніяцкай царквы лічыцца 1596 г., калі ў старажытным Берасці (сённяшні Брэст) адбыўся царкоўны сабор. На гэтым саборы сярод іншых епіскапаў прысутнічаў і полацкі архіепіскап Грыгорый Герман Загорскі. Менавіта ён зачытаў з амбона Свята-Мікалаеўскага храма булу рымскага папы і падпісаны напярэдадні акт пра аб'яднанне цэркви [9, с.152; 13, с. 30]. Аднак па вяртанню ў Полацк архіепіскап фактычна перастаў займацца царкоўнымі справамі і слаба клапаціўся пра ўмацаванне царквы (паводле звестак праваслаўнага боку – А.С.) [9, с. 72; 11, с. 8; 13, с. 32]. Хаця нам вядомыя і дакументы, якія паказваюць, што Загорскі ў судовым парадку адстойваў правы

уніяцкай царквы на фундышовыя маёнткі [8, с. 67, 94-95], а таксама клапаціўся пра захаванне храмаў, манастыроў і іх маёмасці ва ўласнасці царквы, не перадаючы іх свецкім асобам, што было распайсоджана ў праваслаўнай царкве ў XVI ст. [9, с. 152-153].

Паводле сведчанняў М. Сматрыцкага, наступнік Загорскага па архіепіскапскай пасадзе Гедэон Бральніцкі таксама не асабліва клапаціўся пра царкву і нават заяўляў, што «унія яму абрыйдла» [9, с. 73, 167; 11, с. 8; 13, с. 32]. Аднак, зноў жа існуюць дакументы судовых разбораў з-за царкоўнай маёмасці часоў епіскапства ў Полацку Бральніцкага [8, с. 67]. Прычым архіепіскап і яго наследуноўкі ўдзельнічалі ў судовых працэсах не толькі супраць праваслаўных ці свецкіх асоб, але і супраць католікаў, у прыватнасці – езуітаў [8, с. 68-70]. Вядома, што пасля завяршэння Лівонской вайны кароль Стэфан Баторый аддаў амаль усе праваслаўнія храмы і манастыры Полацка (а іх было да вайны не менш 15) манаҳам каталіцкага ордэна езуітаў. Засталіся праваслаўнымі толькі «архіепіскапская кафедра, гзн. храм св. Сафіі» [9, с. 55] і Бельчыцкі Барысаглебскі манастыр [12, с. 27]. Адпаведна, толькі гэтая цэркви уніяты і атрымалі ад праваслаўнай царквы. Для аднаго з найбуйнейшых гарадоў Беларусі, цэнтра вельмі значнай архіепархіі гэта было вельмі мала. Тому уніяты распачалі судовыя працэсы па вяртанню былога маёмасці праваслаўнай царквы. Аднак канчатковая гэтая справа так і не была вырашана [8, с. 68-70]. Вядома толькі, што пад 1606 г. згадваецца як уніяцкая царква святых Кузьмы і Дзям'яна ў Запалоці [14, с. 44], якая была сярод іншых перададзена Стэфанам Баторыем езуітам [7, с. 259; 9, с. 55]. У сваю чаргу езуіты распачалі судовыя працэсы за крыж Еўфрасінні, які з XVI ст. захоўваўся ў Сафійскім саборы. Прайграўшы судовую справу, яны паспрабавалі выкрасці крыж, але і гэта не атрымалася [1, с. 93].

У падтрымку старому архіепіскапу Гедэону ў 1617 г. быў прызначаны малады і энергічны Язафат Кунцэвіч. У студзені 1618 г. ён прыехаў у Полацк і пабачыў закінутую епархію. «Усёды

цэрквы і духавенства знаходзіліся ў жалю годным стане. Святыні былі апушчаныя, даўно не аднаўляліся, брудныя і неахайныя, адпіхаючыя ўжо сваім вонкавым выглядам вышэйшыя слі грамадства ў бок лацінскіх цэркvaў, якія ўтрымліваліся ў прызываітм ці раскошным стане. Многія цэрквы былі зачыненыя з прычыны нягоднага стану, іншыя былі захопленыя пратэстантамі ці дызунітамі (праваслаўнымі – А.С.) разам з царкоўнай маё масцю. Большаясць цэркvaў знаходзілася ў дзяржаве (пад кіраўніцтвам – А.С.) свецкіх людзей, ад якіх залежала вызначэнне і адкліканне святароў... Адным словам, давялося архіяп. Язафату ад пачатку ўсё перабудоўваць, калі на пачатку 1619 г. памёр архіяп. Гедэон і ён пераняў архіепархію» [6, с. 47]. У цяжкім стане знаходзілася галоўная царква архіепархii – Сафія [5, с. 168, 203].

Перш-наперш, Кунцэвіч атрымаў каралеўскі прывілей на падпарадкованне сабе ўсіх праваслаўных цэркvaў у межах епархii [9, с. 74-75, 167; 11, с. 9; 13, с. 33]. Пасля ён разаслаў па ўсёй епархii цыркуляры, якія паведамлялі пра аб'яднанне цэркvaў з патрабаваннем ад святароў і іх парафіян прыняцця уніi, пагражаюты, у адваротным выпадку, пазбаўленнем парафій [9, с. 75]. Пад кіраўніцтвам Кунцэвіча быў зроблены рамонт пацярпелага ад пажару 1607 г. Сафійскага сабора, крыху змяніўшы пры гэтым размяшчэнне купалоў [3, с. 27; 5, с. 168; 6, с. 50; 13, с. 33]. Аднавіць давялося і ўнутранае храмавасе ўбранства. Апрача таго, у саборы ён наладзіў пад кіраўніцтвам Эмануіла Кантакузэна вялікі і цудоўны хор [6, с. 47-48]. Ужо ў 1620 г. Сафія зноў прыняла вернікаў [1, с. 224]. Паўнамоцтвы на дазвол уніятам будаваць храмы ў епархii Кунцэвіч цалкам усклаў на спіскапаў [6, с. 49].

Адначасова Кунцэвіч пачаў вывучэнне дакументаў на царкоўную ўласнасць, якая апынулася ў чужых руках. Ён адшукваў у архівах, судовых книгах, у запісах пацверджанні ўласнасці архіепіскапіі, і калі гэтая ўласнасць знаходзілася ў чужых людзей, справу накіроўваў у суды [6, с. 51]. Гэтыя дзеянні

не маглі не выкліаць супраціўлення новых уладальнікаў. Так, напрыклад, пасля вяртання праз суд зямельнай уласнасці, што належала полацкаму Бельчыцкаму манастыру, ад уладальніка магната Корсака, апошні наймаў забойцаў, каб забіць Язафата. Аднак Кунцэвіч, не зважаючы на пагрозы, вярнуў манастырскія землі, аднавіў манастыр, пасяліўшы ў ім базыльянаў [6, с. 51]. Прычым сам маентак Бельчыцы быў сярод іншых атрыманы ім шляхам куплі яго ў Сцяпана і Абрама Рыпінскіх 12 каstryчніка 1622 г. [8, с. 88, 95]. Потым Кунцэвіч падаў хадатайства каралю з просьбай аддзяліць царкоўныя землі, у тым ліку і Барысаглебскага манастыра, ад каралеўскіх. Кароль адказаў згодай, выдаўшы 20 мая 1623 г. адпаведную грамату. Само ж размежаванне было праведзена ў 1624 г. А ў 1630 г. наступнік Кунцэвіча архіепіскап Антоній Сялява і архімандрыт Барысаглебскага манастыра Генадзь Хмяльніцкі былі «ўведзеныя ў валоданне манастырскім землямі» [8, с. 89].

Кунцэвіч таксама аднавіў існуючы ў Полацку жаночы манастыр, вярнуў яму раней страчаныя землі ды, паклікаўшы з Вільні манашак, арганізаваў узорны манастыр [6, с. 51].

Незадаволенасць жыхароў Віцебска дзеяннямі полацкага архіепіскапа вылілася ў сапраўдны бунт, які скончыўся забойствам Кунцэвіча ў лістападзе 1623 г. У час падрыхтоўкі месца спачынку пакутніка яго цела знаходзілася ў царкве Хрыста Збаўцы, што стаяла на рynку. Апошнім прытулкам для яго стала полацкая Сафія. Для нябожчыка ў цэнтры храма быў падрыхтаваны каштоўны саркафаг у акруженні мноства лямпачак і свечак і ганаровай стражы. Урэшце дамавіна з астанкамі пакутніка была перанесена ў крыпту, зробленую ў сцяне калі алтара [6, с. 99-101].

Наступнымі полацкімі уніяцкімі архіепіскапамі былі Антоній Сялява (1624-1655), Гаўрыл Календа (1655-1674), Кіпрыян Жахоўскі (1674-1693), Марцін Белазор (1697-1707). Усе яны працягвалі распачатую Кунцэвічам справу ўмацавання царквы, развіцця існуючых і стварэння новых храмаў і

манастыроў. Яны гэтаксама шматразова звярталіся ў суд з мэтай вяртання былых маёнткаў і надзелаў, набывалі іх [8, с. 70-72, 89-91].

Нягледзячы на тое, што пасля смерці Кунцэвіча колькасць парафіян-уніятаў значна павялічылася за кошт праваслаўных (ва уніяцтва перайшоў нават праваслаўны полацкі архіепіскап Мялецій Сматрыцкі), адстойванне сваіх правоў полацкім уніяцкім іерархамі адбывалася ў вельмі складаных умовах. Асабліва цяжка было гэта рабіць пры знаходжанні на прастоле Рэчы Паспалітай Уладзіслава IV [9, с. 82]. Змаганне за права і ўплыў на царкоўнае жыщё краіны было разгорнута па элекцыйным сейме ў 1632 г. Уладзіслаў IV, як наймацнейшы кандыдат на пасаду караля, гатовы быў пайсці на значныя саступкі праваслаўным. У выніку 1 лістапада 1632 г. былі прынятыя «Пункты заспакаення», якія значна ўзмацнілі пазіцыі праваслаўнай царквы [6, с. 135-140; 13, с. 35-36]. Адзін з найбольш важных пунктаў сведчыў: «Дазваляецца рускай рэлігіі патрыяршага паслушэнства свабодна адпраўляць набажэнствы, папраўляць старыя цэрквы і будаваць новыя, а таксама шпіталі, школы, семінары, друкарні, тварыць брацтвы пры цэрквях; займаць мескія ўрады» [6, с. 140]. У іншым пункце адзначалася, што на бліжэйшым каранацыйным сейме кароль вызначыць камісараў – двух католікаў і двух праваслаўных, якія павінны аб’ехаць усе гарады, мястэчкі і сёлы, перапісаць уніятаў і праваслаўных і працярцыйна да фактычных дадзеных падзяліць святыні паміж аднымі і другімі на месцах. На аснове гэтага пункта кароль у 1635 г. вызначыў дзве камісіі: адну для ВКЛ, а другую для ўкраінскіх земляў. У гэтым жа годзе камісіі началі сваю працу [6, с. 141]. Гэтыя пункты былі пацверджаны каралеўскай граматай 1633 г.

Але ў сувязі з пачаткам ваенных дзеянняў з Маскоўскай дзяржавай і падтрымкай яс пэўнай часткай беларускай праваслаўнай іерархіі кіраўніцтва Рэчы Паспалітай адыходзіць ад пазіцый падтрымкі праваслаўнай царквы. У 1635 г. Уладзіслаў

IV даў уніятам грамату, якая засведчыла, што «ў Віцебску, Полацку і ў Наваградку не-уніяты ніколі не павінны будуць мецы ніякай царквы» [9, с. 83; 11, с. 12; 13, с. 36]. Аднак гэтыя забароны засталіся толькі на паперы, бо як раз у той час былі адноўленыя Богаяўленскі манастыр у Полацку і Маркаў Траецкі манастыр у Віцебску [9, с. 84, 98; 11, с. 12; 13, с. 36].

Летам 1643 г. «все място Полоцкое, замок Вышний и Нижний, коллегиум, костелы, церкви, рабушки, вежи и паркан и все оздобы места Полоцкого сгорели и в пепел обратились» [5, с. 169]. Наогул, за XVII ст. Полацк вынішчайся пажарамі ледзь не цалкам чатыры разы – апрача згаданага, у 1607, 1662, 1683 гг. У агні гінулі храмы, манастыры (найперш, драўляныя), іх убранне і маёмасць.

Новы кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір з мэтай заспакаення праваслаўных казакаў як патэнцыйнай ваеннай сілы ўмагчымай вайне з Маскоўскай дзяржавай у канцы 1640-х гг. зрабіў новыя саступкі на карысць праваслаўя. Праваслаўным аддаваліся ўсе цэрквы, пазначаныя ў «Пунктах заспакаення» (1632 г.), і некаторыя іншыя, а між іншымі ў Полацку – царква Раства Хрыстовага з усімі прыналежнымі да яе мясцовасцямі. Да таго ж праваслаўнаму мітрапаліту адпісвалася палова маёнткаў полацкай архіепіскапії [9, с. 85-86; 11, с. 12-13]. Але рэалізаваць гэтыя рашэнні не дала распачатая вайна з казакамі, а пасля і з Москвой.

Адразу ж пасля заваёвы Віцебска і Полацка патрыярх Нікан прызначыў ігумена Віцебскага Марковага манастыра Каліста Рытарайскага намеснікам полацкай епархіі, а потым і полацкім епіскапам [8, с. 88; 13, с. 36]. Адным з першых распараджэнняў маскоўскага цара ў Беларусі было: «костелам не быть, унегатам не быть, жидам не быть и жития никакого не иметь» [10, с. 21]. У 1656 г. цар Аляксей Міхайлавіч, едучы ў Рыгу, першы раз наведаў Полацк. Тады і адбылося пераасвячэнне полацкай Сафіі ў праваслаўную царкву [2, с. 21; 8, с. 88; 10, с. 21; 13, с. 36]. У Сафійскім саборы маскоўскі цар пасля вырашаў розныя

дзяржаўныя пытні і прымаў паслоў [2, с. 22]. Праваслаўным быў перададзены таксама і Барысаглебскі манастыр [13, с. 37].

«Лета 7162 (1654) Августа в I д., по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великие и Малые Росии самодержца, указу, боярин и воеводы Василей Петрович Шереметьев с товарыщи, приехав в Полоцко, велели Ивану Тимофееву сыну Веризину в городе и в остроге переписать в соборной церкве всякое церковное строенье... и что в Софии Премудрости Божией какова церковного строенья...» [2, с. 277]. Складзены інвентар вельмі падрабязна апісаў «соборную церковь Софии Премудрости Божией, строение прежних государей и великих князей Московских» [2, с. 277]. У інвентары згадана таксама «в остроге против города унійская церковь Рождества Христова» [2, с. 278], тая самая, якую, як згадана вышэй, Ян Казімір хацеў аддаць праваслаўным. Варта згадаць, што вопісы і інвентары складаліся і уніяцкім манаҳамі. Так, у 1693 г. базыльянінам Канстанцінам Кішэцам быў складзены «Інвентар Палацкай Сафійскай кафедральнай царквы», а праз чатыры гады – у 1697 г. – быў зроблены яшчэ адзін, значна больш падрабязны вопіс той самай царквы за подпісам полацкага архіепіскапа Міхала Марціна Белазора. Склаў яго адмыслова камандзіраваны уніяцкім мітрапалітам Львом Заленскім архімандритам Лешчынскага манастыра і мітрапалічы аўдытар Мялецкім Даражноўскім у прысутнасці наміната смаленскай архіепархіі Язафата Гутаровіча і тагачаснага полацкага афіцыяла Язэпа Бадзінскага [8, с. 54]. Гэтые факты пацвярджаюць значэнне, якое надавалі полацкім храмам і манастырам як маскоўскія грамадскія дзеячы, так і мясцовыя царкоўныя.

Пасля адваявання Палацка войскамі Рэчы Паспалітай уніятам вяртаюцца іх былыя цэрквы і манастыры і, у першую чаргу, – Сафійскі сабор [3, с. 18]. У адпаведнасці з указам караля Яна Казіміра 1668 г. неабходна было перавесці ва уніяцтва і Богаяўленскі манастыр. Для выканання гэтага ўказа дазвалялася «ўжываць нават і насілле» [3, с. 18; 9, с. 90; 13, с. 37]. Архіепіскап

адпрацоўцы манастырамі казённых павіннасцей, аб набыцці, продажы ці здачы ў арэнду маёнткаў, ворных земляў, аб розных грашовых разліках [8, с. 55, 58, 62-64, 66-72, 81, 85, 88-99]. Гэтыя дакументы дазваляюць больш поўна ацаніць харектар дзейнасці полацкіх манастыроў.

Напрыканцы варта прыгадаць, што XVIII ст. пачалося новай, не менш разбуразльнай для Беларусі вайной – Паўночнай. У 1705 г. Палацк наведаў цар Пётр I. 30 чэрвеня падчас набажэнства ў Сафійскім саборы пры ўдзеле цара былі забіты чатыры святары і манаҳ-клірык. У манастыр была ўведзена варта, манаҳі сядзелі па келлях, як вязні, бо да кожнай келлі былі прыстаўлены па чатыры салдаты [5, с.172]. У самой жа Сафіі быў зроблены склад узбраення і пораху, якія «раптоўна» ўзарваліся ў 1710 г. пры адыходзе расійскіх войскаў з горада, знішчыўшы самы значны і старажытны на той час помнік беларускага дойлідства.

Такім чынам, XVII ст. стала для уніяцкай царквы ў Палацку, як і ў іншых месцах Беларусі, часам цяжкай барацьбы за сваё існаванне, у якой кожным бокам выкарыстоўваліся любыя сродкі. У час войнаў, інтрыг, якія раздзіралі Беларусь у XVII ст. праціўнікамі уніяцкай царквы маглі быць і праваслаўная царква, і рыма-каталіцкі касцёл, і кіраўніцтва Рэчы Паспалітай, і кіраўніцтва Маскоўскай дзяржавы. Пры іншых умовах некаторыя з гэтых праціўнікаў становіліся саюзнікамі. У гэтай барацьбе спачатку за сваё існаванне, а потым за пашырэнне ўплыву на насельніцтва і дзяржаўныя справы уніяцкая царква значна пашырыла свае зямельныя ўладанні ў Палацку і яго наваколлі, стварыла шырокую сетку храмаў і манастыроў. У выніку, у канцы XVII ст. Палацк стаў сапраўдным цэнтрам адной з самых вялікіх і, без сумнівu, самай значнай з усіх уніяцкіх епархій. З 15 полацкіх архіепіскапаў 7 былі мітрапалітамі, прычым некаторыя адначасова.

Літаратура

1. Арлоў У.А. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн., 1994. – 463с.
2. Вітебская старина. Том IV. / Сост. А.Сапунов. – Вітебск, 1885. – IV, 273, 395, XII с.
3. Зорин Н. Минувшее и настоящее г. Полоцка: Краткий исторический очерк (К торжеству перенесения мощей пр. Евфросинии из Киева в Полоцк). – Полоцк, 1910. – 36 с.
4. Н.С. Древнее предание о Борисоглебском монастыре, оставленное Полоцким архиепископом Иосафатом Кунцевичем в деле с Корсаком. – Вітебск, Б.г. – 4 с.
5. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка / Рэд.кал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн., 2002. – 912 с.
6. Пануцэвіч В. Святы Язафат, архіяпіскап полацкі. – Полацак, 2000. – 274 с.
7. Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн., 2001. – 368 с.
8. Сапунов А. Архив Полоцкой Духовной Консистории. – М., 1898. – 103 с.
9. Сапунов А. Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до половины XIX в. (Извлечение из 5 т. Витебской Старины). – Вітебск, 1889. – 174 с.
10. Сапунов А. Очерк исторических судеб православия и русской народности в Белоруссии вообще и в Полоцкой епархии в частности. – Вітебск, 1910. – 29 с.
11. Сапунов А. Торжество православия: Начало православия в Полоцкой епархии. Гонения на него во время унии. Торжество его. – Вітебск, 1889. – 24 с.
12. Сапунов А.П. Заметка о коллегии и академии иезуитов в Полоцке. – Полоцк, 1997. – 32 с.
13. Шейкін Г. Полоцкая епархия: Историко-статистическое обозрение. – Мн., 1997. – 97 с.
14. Яніцкая М. Уводзіны ў свет хрысціянскіх вобразаў (заканчэнне) // Маствацтва. – 1999. – № 8. – С.42-46.